

## Раздел III

### **ПРАБЛЕМА МАРАЛЬНА-ЭТЫЧНЫХ ПОШУКАЎ У ТВОРЧАСЦІ МАЛАДЫХ ПРАЗАІКАЎ 20-Х ГАДОЎ**

**Аксіялагічныя дамінанты апавядальнай спадчыны  
Міхася Зарэцкага аб рэвалюцыі  
і грамадзянскай вайне**

Калі звярнуцца да спадчыны беларускіх празаікаў 20-х гадоў М. Зарэцкага, К. Чорнага, М. Лынькова, М. Нікановіча, І. Барашкі, Я. Нёманскага, А. Дудара, П. Галавача, Я. Скрыгана, Я. Ліманоўскага і іншых у святле думкі аб tym, што культура ёсць форма развіцця ідэальнаага і духоўнага ў аб'ектыўным свеце, магчыма ўбачыць новыя рысы, якія прыўнесла творчасць гэтых мастакоў слова ў духоўную і эстэтычную спадчыну нашай літаратуры першага дзесяцігоддзя пасля рэвалюцыі. Для гэтага неабходна больш уважліва зірнуць на грамадска-сацыяльны кантэкст, які ў многім абумоўліваў спецыфіку ідэйна-эстэтычных поглядаў маладых аўтараў. Паказальна, як пры гэтым яны раней за многіх іншых сваіх равеснікаў па творчасці адчулі драматызм новых гістарычных калізій.

Напачатку ўспрымаючы рэвалюцыю як новы Рэнэанс, эпоху, калі адбываецца інтэнсіўны духоўны рух, што ахоплівае і ўсё грамадства, і прыватную асобу, пісьменнікі засяродзіліся на адлюстраванні глыбокага пранікнення рэвалюцыі ў душу чалавека.

Пісьменнікі пераканана лічылі, што ўспрыняцце рэвалюцыі як найперш палітычнага і эканамічнага перавароту раскрывае толькі бачнасць, а не сутнасць многіх зменных працэсаў. Палітычны бок рэвалюцыі, адасоблены ад широкага культурнага зместу і не пазначаны высокім гуманістычным пафасам, ёсць толькі бачнасць рэвалюцыі, не больш. Ва ўмовах карэнных сацыяльна-грамадскіх і культурна-мастакскіх змен адным з галоўных паўставала пытанне аб адносінах мастака і грамадства, стрыжнем

якога была праблема ўнутранай і зневажлівай свабоды пісьменніка.

З гэтай агульнаэстэтычнай праблемы ў 20-я гады выпрацоўвалася разуменне, што такое літаратура, якой яна павінна быць.

Адны даследчыкі лічылі, што літаратура «арганізуе ў выдумцы тое, што неарганізавана»<sup>1</sup>. Іншыя сцвярджалі, што яна павінна «прывіваць» чытчу сацыяльна пажаданыя эмоцыі і развіваць у ім пачуццё адзінства. Некаторыя адкрыта прызнавалі літаратуру зброяй прапаганды, важным сродкам дасягнення палітычных і сацыяльных мэт.

Шмат хто згаджаўся са старой фармулёўкай, выказанаі яшчэ В. Бялінскім, што літаратура ёсць сродак «думаць» вобразамі ў супрацьвагу навуцы, якая аперыруе канцэпцыямі. На жаль, з вялікімі цяжкасцямі прыходзіла ўсведамленне літаратуры як амаль адзінага, даступнага шырокаму асяроддзю сродку для «падняцца фіранкі» над фізічнай рэальнасцю ці сферай частковых рэчаў, каб убачыць свет сапраўднай рэальнасці.

Шмат повадаў для раздуму давала пісьменнікам 20-х гадоў асоба чалавека і звязаная з ёй праблема аб сапраўднай сутнасці гуманізму.

Прыгадаем горкаўскі крык-лозунг: «Чалавек — гэта гучыць годна. Чалавек — вось праўда»<sup>2</sup>. Абарона чалавека, заступніцтва за яго ў жорсткіх рэаліях паслярэвалюцыйнай эпохі былі асноўнымі мастацка-духоўнымі задачамі літаратуры.

Дыялектыка і дынаміка дылем «чалавек і натоўп», «чалавек і калектыв» давала прастору для сур'ёзных і ўдумлівых разваг. У гэты перыяд паняцці чалавек і гуманізм набылі шмат эпітэтаў, стварыўшы размаітую палітру адценняў: «новы чалавек», «жывы чалавек», «перадавы атрад народа», «вораг народа», «чалавек-артыстыст» ці «пралетарскі гуманізм», «актыўны гуманізм», «буржуазны гуманізм».

<sup>1</sup> Лебедев-Полянский. Вступительная статья к антологии: Современная русская критика: 1918—1924 / Сост. Ин. Оксенов. — Л., 1925. — С. 12.

<sup>2</sup> Гор'кий М. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1930. — Т. 10. — С. 441.

Усё гэта памнажэнне паняццяў у галоўным кіравалася мэтай — падмяніць сапраўдную сутнасць чалавечнасці і гуманізму. Ужо даўно заўважана, што тыя эпохі, калі шмат гаворыцца пра маральнасць і гуманнасць, самыя амаральныя і бесчалавечныя. З жорсткімі законамі рэвалюцыйнай пары ўступіла ў канфрантацыю і барацьбу ідэя абстрактна-гуманістычнага спачування чалавеку.

Рэвалюцыя прад'явіла свае сацыяльна-класавыя крытэрыі духоўнасці, маральнасці, гуманнасці, абавязковыя для мастацтва новага грамадства. У. Ленін у 1920 годзе пісаў: «У Савецка-рабоча-сялянскай рэспубліцы ўся пастаноўка справы асветы... так спецыяльна і сфера мастацтва павінна быць прасякнута духам класавай барацьбы пралетарыяту за паспяховае ажыццяўленне мэт яго дыктатуры...»<sup>3</sup>

Заманлівая спроба тэрмінова стварыць рай на зямлі ператварылася ў страшэнны духоўны і фізічны генацыд. Валявы ціск на чалавека пазбаўляў яго духоўнай свабоды як асноўнага механізму арыентацыі ў свеце. Лабаранты ад гісторыі запамяталі важную высьнову, згодна якой усё, што адбываецца ў свеце, залежыць ад асабістых чалавечых намаганняў.

Чалавек не можа жыць у свеце, дзе невядомымі застаюцца крыніцы, з якіх «прыходзяць» падзеі, інфармацыя. Чалавек можа адчуваць і непасрэдна на сабе чыёсьці ўздзеянне і волевыяўленне, але ён заўсёды адстойвае свабоду дзеянняў і мыслення. Калі гэта не бярэцца пад увагу, адбываецца вялікі гвалт над свабодай чалавечага духу.

Чалавек без права арыентацыі ў рэчаіснасці падобны да птушаніці, якое выпала з гнязда. Шукаючы сабе патрунку, ён гэтаксама пачынае прыстасоўвацца да варожага яму асяроддзя у прасторы антысвету.

Гэты феномен часу трапна ахарактарызаваў А. Блок, назваўшы вызначальнай рысай чалавека рэвалюцыйнай рэальнасці артыстызм. Чалавек-артыст вымушаны ўвесеь час апранаць на сябе маску, бо ніяк не можа знайсці сваё сапраўднае ablічча.

<sup>3</sup> Ленін В. Полн. собр. соч.: В 55 т. — М., 1981. — Т. 41. — С. 304.

У М. Гарэцкага ёсьць апавяданне «Незразумелыя людзі», напісанае ў 1926 годзе. Герой апавядання жабрак Адам назірае за «новымі» людзьмі, адным з якіх з'яўляеца былы графскі эканом, а цяпер камісар у прыгожым паліто Бацяноўскі. І вось калі Адам, кульгаючы, падыходзіць да свайго былога знаёмага, каб папрасіць міласціну, той «злобна глянуў на яго і пайшоў, быццам пакрыўджаны». Адам не можа зразумець да канца паводзін Бацяноўскага. Але аўтар выразна раскрывае сутнасць метамарфозы дзеянняў былога знаёмага.

Рэвалюцыя найперш вынесла на паверхню людзей, якія змаглі хутка змяніць сваю маску, людзей без ценю. Гарэцкі выдатна схоплівае ў творы бытніную праўду жыцця. Пазарэальнасць абставін параджае незразумеласць людзей, неадпаведнасць іх жыццю, іх незнайджанасць. Поступ у гуманістичным поглядзе на рэвалюцыйныя падзеі знаходзіў пісьменнікаў тады, калі яны пазбаўлялі сваіх герояў інфантылізму, нежадання сталеца, несці адказнасць за ход падзеі.

Своеасаблівую афарбоўку набывае інфантылізм як праява арыентацыі ў ірэальнай рэчаіснасці, у поглядах на будучынню. Любая спрошчаная маральным нігілізмам дзеянні можна апраўдаць за кошт ілюзорных будучых высокіх ідэалаў.

Аднак час не мае маральнага вымярэння. Мараль існуе не дзеля часу, а дзеля самой маралі, і таму яна існуе толькі тут і толькі зараз, у час здзяйснення, і гэтым самым існуе вечна. Перанясенне духоўна-маральнага ідэалу ў будучае ёсьць нішто іншае, як пераутварэнне чалавека ў «апошняга чалавека».

«Апошні чалавек», згодна філософіі Ф. Ніцшэ, ужо і ведаць не ведае, што такое зорка, і асуджаць сябе не можа, а прыгаворвае: «Мы шчаслівыя», «Мы нешчаслівыя». Людзі гэтыя могуць жыць толькі ў стане трывожнення са спадзяваннем на цуд, на нейкі прарыў у царства спакою.

У старажытнаегіпецкім папірусе «Гутарка чалавека, стомленага жыццём, са сваёй душой» чалавек размаўляе са сваёй душой і даказвае ёй, што свет вельмі нядобры і злы і па гэтай прычыне ён (чалавек) павінен пайсці на

самагубства, каб хутчэй злучыща з вышэйшым светам. Душа ж так адказвае чалавеку: «На вярху ўсё так, як і ўнізе». Ад таго, наколькі трывалы ніз, настолькі моцна трymаеца і верх. У небе няма нічога такога, што не вырастала б з глебы зямлі. Таму неабходна тут, на зямлі, спрычыніца да гармоніі, свабоды, гуманнасці і рабіць гэта трэба ў малых і вялікіх справах, дзеля сапраўднай гісторыі.

У савецкай філасофскай і гістарычнай крытыцы вельмі часта выказваўся папрок гегелеўскому афарызму: «Усё рэчаіснае разумна і ўсё разумнае рэчаісна»<sup>4</sup>. Крытыкі тлумачылі, быццам бы Гегель імкнуўся ўзаконіць капітальстычную сістэму грамадства. Але за першасным сэнсам філасофскай формулы адкрываеца больш глыбінны змест. Філосаф разумее жыццё як магчымасць усведамлення відавочнасці, рэальнасці свайго існавання. Закранаеца тут і пытанне практычнага пераходу ідэй чалавека ў рэальнасць-рэалізацыю.

Разумнае, ідэальнае выяўленне чалавечага «я» ёсьць паўнавартаснае выкананне ісціннага кодэкса паводзін асобы. А там, дзе спрацоўваюць ірацыяналныя, несвядомыя ўстаноўкі, якія часцей за ўсё і засвойваюцца ў «згатаваным» выглядзе, адбываеца несупадзенне жывой практыкі чалавека з тымі ідэямі-сурагатамі, якія навязваюцца грамадству.

Гэтую загану трапна заўважыў і раскрыў Ф. М. Дастаеўскі. Ужо ў пачатку свайго пісьменніцкага шляху, заявіўшы тэму «зняважаных і абражаных», ён прыкмету, што жабрацтва — таксама валоданне, якое можа трансфармавацца ў ганарлівасць, задзірыстасць і скарыстоўвацца як элемент прыгнечання іншых.

У XIX стагоддзі такі погляд пісьменніка быў сапраўды наватарскім, мужным і смелым. У інтэлігентна-мастакім асяроддзі таго часу склаўся ўжо ўстойлівы стэрэатып, што, калі чалавек бедны, то ён прости і сумленны і амаль абавязкова павінен несці якасці дабрыні, спагады, добразычлівасці, здаровага сэнсу.

Героі ж Дастаеўскага не прадвызначаны зададзенасцю, нараджаюцца з самога тэкstu ў магматычным руху души,

<sup>4</sup> Гегель Г. Лекции по философии истории. — СПб., 1993. — С. 258.

розуму і сэрца. Праблема «бесаў», якая таксама хвалявала пісьменніка на працягу ўсяго жыцця, выступае параджэннем душы чалавека ў першую чаргу, а не сацыяльных супярэчнасцей і канфліктаў. «Бес» — гэта той, хто не мае магчымасці вырвацца ў рэальную прастору існасці, страціўшы ўнутраны компас-арыенцір сэрца і зоркасць душы. Адсюль такое трывожна-баязліве мігценне, разарванасць эмаксыянальных станаў.

Для літаратуры 20-х гадоў ХХ стагоддзя гэта праблематыка набыла сваю спецыфічную завостранасць, якая правакавалася звышрэальнай відавочнасцю абставін сацыяльнай катастроfy. Страх за сваё існаванне прыніжаў меру асабістай каштоўнасці чалавечага жыцця, прымушаў прытупляць зрок на бачанне відавочнага разладу паміж існым і пажаданым. Страх узімаў не толькі на глебе рэальных пагроз, але і на аснове падманлівых уяўленняў пра непераможнасць і моц знешніх сіл зла і разбурэння.

Супярэчлівая рэвалюцыйная атмасфера разняволення і страху давала кожнаму мастаку слова свой шанец узняцца да цэласнага паказу жыцця, пры якім мастацкі твор рабіўся б праудзівым павераным няспыннай плыні быцця.

Звернемся да творчай спадчыны Міхася Зарэцкага, які свой шлях у літаратуры пачаў у 1922 годзе. У сферу пісьменніцкай увагі траплялі найчасцей падзеі рэвалюцыйной рэчаіснасці, жыццё працоўнага чалавека на пераломе гісторыі, класавыя сутыкненні, драматызм барацьбы, духоўныя перыпетыі душы чалавека. Ужо з першых публікацый аўтара чытачы і крытыка заўважылі своеасаблівасць таленту пачынаючага аўтара, яго адметнае ўмение «схапіць» імклівы рух жыцця. Літаратуразнаўцы і крытыкі да нашых дзён спрачаюцца наконт ідэйна-стылёвай скіраванасці празаіка на пачатку творчасці. Спрэчка вядзеца пра тое, ці ад рамантычнай паэтыкі аўтар ішоў да рэалістычнага паказу жыцця, ці, наадварот, ад рэальная-бытавых замалёвак да рамантычнай паэтыкі сваіх лепшых твораў. Гэтыя супрацьлеглыя пазіцыі даюць падставу выказацца аб тым, што эстэтыка рэальнага і ідэального мела ў апавяданнях М. Зарэцкага выразна акрэслены характеристар.

Ужо ў першым апублікованым апавяданні «Цішка Бабыль» відавочна праглядваюцца асноўныя рысы мастацкай манеры пісьменніка. Перш за ёсё ён спрабуе спалучыць у мастацкай форме твора ідэйную завостранасць зместу з рэалізмам падзейных калізій сюжэта. Галоўны герой твора шавец Грышкага па прозвішчы Бабыль (у яго памерла жонка, і ён застаўся адзін з сынамі). Праз вобраз свайго героя М. Зарэцкі спрабуе паказаць абагуленага, тыповага персанажа ў тыповых абставінах. Хутка эвалюцыяніруючы, Грышкага робіцца чалавекам «сам сабе наўме»<sup>5</sup>, прайўляе кіпучую энергію ва ўсіх сферах жыцця, цікавіцца кнігай — і ад гэтага «Цішка больш за ўсіх чаго ведаў»<sup>6</sup>. Ён ахвотна пачынае цікавіцца жыццём сялян.

Рэвалюцыя выносіць яго на паверхню жыцця, робіць актыўным удзельнікам новых пераўтварэнняў. Аўтар рамантызуе героя, дазваляе яму хуткае мастацкае пераўвасабленне. «Адкуль толькі браліся столькі жыцця, столькі моцы духоўнай у гэтага маленъкага чалавека?»<sup>7</sup> Узвышанастца героя неабходна не толькі для рамантызацыі, але і дзеля больш дакладнага тлумачэння грамадскіх абставін, якія маюць просты, здавалася, рэцэпт вырашэння. Калі прыйшлоў, на думку аўтара, час, «каб самім па сваёй волі змяніць сваё жыццё», бо да гэтага «яны свой век пражылі не разважаючы так, а жылі як было спакон веку заведзена»<sup>8</sup>.

Агітация Грышкі зрабіла сваю справу. Мужыкі паверылі яму, пайшлі за ім. Далей Зарэцкі выразна раскрывае спружыны механізм пераходных эпох.

Радыкальныя перамены напачатку заўсёды заяўляюць ідэі, якімі трэба пранікнуцца, у якія трэба фанатычна паверыць, прыняць за рэальнасць. Кожная рэвалюцыйная сітуацыя прагнє прарыву, скакча ў будучынню. Толькі якасныя перамены адбываюцца не па волі нават самых перадавых ідэй, а па волі эвалюцыйнага развіцця рэчаў. Вось гэта супраціўленне рэчаў, коснай матэрый жыцця

<sup>5</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Мінск, 1989. — Т. 1. — С. 23.

<sup>6</sup> Там жа.

<sup>7</sup> Там жа. — С. 25.

<sup>8</sup> Там жа. — С. 26.

ідэям-фантомам ярка праступае ў апавяданні «Цішка Бабыль».

Падчас рэвалюцыі Бабыль засноўвае Савет і робіць рэквізіцыю маё масці мясцовага кулака Рамана-багаця. Праз гэты прыклад праглядаецца ўся авантурнасць і не-сапраўднасць так званага «ўласкращэння новага жыцця». «Новае» ёсць нішто іншае як гульня ценяў, бо нічога не дадае да формы жыцця, а толькі параджае містыфікацыю, перакульванне: «Затое ж бядота ўся аж уласкэрэла. І не чакала яна ніколі гэтага палягчэння, іншыя дык самі сабе не верылі. Ды куды ж там: усё ўверх нагамі перакулілася»<sup>9</sup>.

Як вядома, у М. Бахціна ёсць тэрмін «авантурны час» — час, калі здзяйсняюцца самыя фантастычныя, немагчымыя ў звычайных абставінах справы і падзеі. Гэта час, калі галоўныя дзеючыя асобы з нястрымнай энергіяй імкнуцца да сваіх мэт. Значнае месца ў авантурным хранатопе займае феномен «нечаканасці», які пацвярджае, што чалавечы лёс знаходзіцца шмат у чым ва ўладзе абставін, якім, па сутнасці, і належыць сапраўдная ініцыятыва.

Вось так і Грышка Бабыль біўся як рыба аб лёд, прыкладаў усе свае сілы, але дарэмна. І гэта не толькі прайўлялася ў яго няўдачы з зямлёй, якую «ён не мог спрытна і лёгка апрацоўваць, як іншыя сяляне»<sup>10</sup>. Бездапаможнасць, безжыццёвасць яго існавання звязана з tym, што ён і ў прыватным жыцці застаўся такім, як і быў («ні аб чым не дбае...»). Хатка яго яшчэ больш пахінулася набок, яшчэ больш засвяціла дзіркамі. Есці, як і раней, не ўсягады бывае што»<sup>11</sup>.

Свет «авантурнага часу» — чужы для чалавека. Жыццё ў гэты час — штохвіліннае выпрабаванне, «вечны бой», праверка чалавека на выжывальнасць і прыстасавальніцтва. Пры гэтым чалавек застаецца, па сутнасці, пасіўны. Сам аўтар быццам сцвярджае адваротнае, кажучы, што «Ды не толькі словамі, а й дзелам Цішка заўсёды гатоў дапамагчы сваім братам сялянам, але ў чым гэта дапамога?

<sup>9</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 27.

<sup>10</sup> Там жа. — С. 28.

<sup>11</sup> Там жа.

У тым, што ён «і цяпер стаіць на чале вясковай улады, на варце сялянскіх інтэрэсаў»<sup>12</sup>. Паказальнай з'яўляеца канцоўка апавядання, дзе аўтар завяршае раздум героя аб лепшым жыцці, аб земляробстве цытатай-лозунгам: «У пралетарыя няма бацькаўшчыны». Хоць гаворыцца яна як бы з гумарыстычным адценнем, але ва ўсякім гумары ёсць вялікая доля праўды, калі не ўся праўда. Хранатоп «авантурнага часу» прымушае героя, які жыве ў ім, быць у стане несупыннага руху, немагчымасці знайсці сваё месца, жыць ідэямі, якія слаба прыстасаваны да рэчайснасці, ці, наадварот, поўнасцю яе скажаюць.

Ужо сваім першым апавяданнем М. Зарэцкі заявиў, што ён з'яўляеца прыхільнікам рамантычнай паэтыкі, якая дазваляе яму ўзняцца над будзённасцю жыццёвых абставін і спасцігнуць сапраўдны ход рэчаў і падзеяй. Малады празаік яшчэ не знайшоў сродкаў, каб паглыбіцца ва ўнутраны свет героя, аднак вельмі ёмка раскрыў рэальны механізм рэвалюцыйных перамен. У манеры пісьменніка ўжо заўважаецца глыбокі аналітызм думкі, якая імкненне злучыцца з прастору быцця з ідэйна-эстэтычнай прасторай твора.

У другім сваім апавяданні «У Саўках» празаік імкнуўся засяродзіцца на дыялектыцы душы герояў драматычнай рэвалюцыйнай рэчаіснасці. Экспазіцыя апавядання пачынаецца з прыроднай замалёўкі. Саўкі — самая глухая і непраходная частка мясцовасці, дзе хаваюцца ад прызыву ў войска. Пісьменнік стварае эсхалатычную карціну адарванасці, безвыходнасці, страху. Словы *страх, страшэннае* ўжываюцца ў невялічкім пейзажы троны разы. Страх трываеца на цішыні, маўчанні, ці «узгоркі і абрывы... быццам з пагрозай гавораць...»<sup>13</sup> Страх, цішыня, нач — усё гэта неад'емныя сімвалы злых сіл. Аднак прырода — толькі фон, на якім можа праяўляцца злая справа. Месцам жа барацьбы добра і зла выступае чалавек, той чалавек, які жыве ў час, калі свет раскалоўся на дзве палавіны, а лінія расколу прайшла па яго сэрцы. Пачынаючы аўтар бярэцца за тонкую справу пранікнення ва ўнутраны свет героя гэтай драматычнай эпохі.

<sup>12</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 28.

<sup>13</sup> Там жа. — С. 29.

Пяцёра маладых хлопцаў быццам уцяклі, вырваліся з кіпучага, жорсткага мора жыцця. У Саўках яны знайшлі сабе схову ад мабілізацыі ў жаўнеры. Напачатку хлопцам гэта падабалася. «Нічога не рабілі, гулялі, дурэлі..., хлопцы прыходзілі з вёскі. А потым іначай пайшло. Адзін аднаму надакучылі, жыць па-воўчаму ў лесе абрыйдла. Дый без работы мутарна неяк. Захацелася акунуцца ў жыццё з галавой»<sup>14</sup>, — так разважае малады дэзерцір Смоўж. Гэтая незадаволенасць сваім становішчам павялічваецца трывогай і напружаным роздумам над шляхамі выхаду з яго. Грыша, самы «апантаны дэзерцір», імкнецца пада-хвоціць хлапцоў на «лёгкі» лад жыцця, ступіць на шлях разбою. Прапанова Грышы як бы і не сустракае ражучага адпору з боку хлопцаў. Толькі ў Смаўжа «жудасць душу ахінула, і яшчэ больш цвёрдай стала думка збегчы адсюль»<sup>15</sup>. І вось калі кампанія выйшла на дарогу, каб заняцца разбоем, Смоўж збягае. Збягае ў самы адказны момант, калі павінен быў спыніць каня, які бег па дарозе. У адно імгненне перад свядомасцю героя прабегла ўсё жыццё, успомнілася сястра Гануля, бацькоўскі конь. І ён не здолеў перайсці мяжу, якая аддзяліла б яго ад мяжы чалавечнасці. Зарэцкі псіхалагічна дакладна спрабуе перадаць усю напружанасць сітуацыі і перажыванняў маладога хлопца. Ён разумее, наколькі складана ў змрочнай атмасфери ўсеагульнай непрыязнасці, азлаблення знай-сці сілы для духоўнага ўзвышэння. Смоўж, збегшы з Саўкоў, накіроўваецца ў горад у войска. У яго разважаннях дамінует думка: «Няхай будзе, што будзе»<sup>16</sup>. Гэта разуменне таго, што становішча яго не стане нашмат лепшым. Але чытач пранікаеца павагай да героя, спадзеючыся, што і ў далейшым у ім знайдуцца сілы для распознання добра і зла, для захавання супраціўлення апошняму, нягледзячы на тое, што «над Саўкамі нач свае скрыдлы ўжо раскідала, усё ахінала ў таемную цемру...»<sup>17</sup>

Амаль усе апавяданні М. Зарэцкага 1922—1923 гадоў публіковаліся на старонках рэспубліканскай газеты «Са-

<sup>14</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 30.

<sup>15</sup> Там жа.

<sup>16</sup> Там жа. — С. 31.

<sup>17</sup> Там жа. — С. 29.

вецкая Беларусь». Справа ў тым, што паліграфічныя ма-  
гутнасці ў сувязі з цяжкім матэрыяльным становішчам  
былі яшчэ вельмі слабымі. Мастацкая творчасць пісьмен-  
нікаў і сталых, і пачынаючых магла ўбачыць свет толькі  
на старонках перыядычнага друку. Аднак усё настойлівей  
патрабавала вырашэння задача мастацкага друку. Выхо-  
дзілі асобныя зборнікі («Зажынкі» 1918 г., «Адраджэнне»  
1920 г.); у канцы 1922 года з'яўляеца часопіс «Полымя»,  
затым часопіс «Маладняк», якія сталі асноўнымі правад-  
нікамі мастацкай творчасці беларускіх пісьменнікаў і па-  
этай 20-х гадоў. Пашираеца ў гэты час друкаванне невя-  
лікіх кніжак-зборнікаў як асобных творцаў, так і калек-  
тыўных.

Мы ў гэтих развагах хацелі б давесці яшчэ адну ака-  
лічнасць. Ёсць звесткі, што на пачатку 20-х гадоў у ася-  
роддзі беларускай творчай інтэлігенцыі вітала задума ства-  
рыць мастацка-літаратурны часопіс «Вір», якая не змагла  
рэалізавацца па прычыне ідэалагічных і матэрыяльных  
складанасцей. Але ўжо тое, што гэты часопіс павінен быў  
мець назvu «Вір», дае падставу для цікавых раздумаў. Як  
вядома, у 1921 годзе адно з першых апавяданняў Я. Коласа,  
якое было прысвечана асвятленню рэвалюцыйных па-  
дзей, мела назvu «Крыававы вір». Вось гэту тэму адлюст-  
равання рэвалюцыйнай рэчаіснасці як віру жыцця най-  
больш плённа прадоўжыў у 20-я гады М. Зарэцкі, што,  
безумоўна, не магло не адбіцца на яго далейшым лёсе.

Вір — гэта і ёсць «авантурны час», такая рэчаіснасць,  
якая не дазваляе чалавеку знайсці трывалы грунт пад на-  
гамі, прымушае індыўіда ператварацца ў частку вірлівай  
плыні, робячы яго неусвядомленым удзельнікам разбу-  
ральныx сіл. Сацыяльны «вір» — гэта «дамова розуму  
і фурыяй», якая спараджае сацыяльны хаос. Яго універ-  
салъны прынцып дзейнасці — уседазволенасць, якая  
примае лозунг «нам, разумным людзям, усё дазволена». Час  
гэты фарміруе сацыяльны тып людзей, асноўная жыц-  
цёвая пазіцыя якіх — амаралізм. Людзі гэтыя канцэнтру-  
юць у сабе крызісную, катастраfічную свядомасць — мо-  
гуць пакланяцца адначасова і «ідэалу Мадонны», і «ідэа-  
лу Садомскому», вельмі цьмяна ўяўляюць розніцу паміж

жывёльным інстынктам і подзвігам, злом і дабром, падрыхтаваны пакланяцца злу ў якасці добра. Чалавек вірлівай плыні небяспечны сваёй неаформленасцю, ён не можа спакойна жыць і жадае толькі падаць метэарытам.

М. Зарэцкі ўнутрана адчуваў, што чалавечы дух, які пажадаў разняволення і свабоды, але не знайшоў апірышча на прынцыпах духоўнасці і гуманізму, непазбежна становіцца на шлях катастроф і самазабойства, робіцца вірам для самога сябе і іншых. Логіка «ўседазволенасці» старая як свет. Так, вядомы філосаф Б. Спіноза, разважаючы аб сутнасці маральных і юрыдычных законаў, прыгадвае біблейскага цара Саламона, які лічыўся разумнейшым з сучаснікаў і заяўляў сябе вышэй за ўсе законы, свядома парушаў іх, што было грахом. Ён вучыў, што не сумленне, а разум вышэй за ёсё і што няма для чалавека большага пакарання, чым неразумнасць. Законы ж, на яго думку, уведзены дзяржавай для тых, каму не «хапае ўказаў прыроднага разуму»<sup>18</sup>.

Эпоха «ўседазволенасці» «для самых разумных» прынесла вірлівае пачуццё татальнага ўсеадмаўлення, прагу хутчэйшага перастварэння светапарафду. Людзі пазбавяліся маральнага імунітэту супраць улады асацыяльных паталагічных жаданняў і падманных ідэй і, у выніку, падпарадкоўваліся сілам агрэсіі і разбурэння.

«Пафасам «новага чалавека», — на думку П. Фларэнскага, — было жаданне пазбавіцца ад усякай рэальнасці, каб «жадаю» кіравала той рэчаіснасцю, якая ўсталёўвалася»<sup>19</sup>. Цяпер рэчаіснасць павінна была быць такой, якой жадала воля асабістага «я», няхай у ролі гэтага «я» і выступаў цэлы калектыв ці клас.

У 1923 годзе ў М. Зарэцкага з'яўляецца апавяданне «У віры жыцця». Гэта назва пазней пярайдзе ў назуву цэлага зборніка апавяданняў. Аўтар імкнецца паглыбіцца ў сутнасны канфлікт эпохі, прыйсці да разумення таго, што сабой уяўляе рэвалюцыйная рэальнасць і жыццё чалавека ў ёй. У цэнтры апавядання вобразы Міхалкі і Шлёмкі, двух бедных сялян вёскі, якія вядуць зачятую барацьбу з

<sup>18</sup> Спіноза Б. Избр. произв. — М., 1957. — С. 395.

<sup>19</sup> Флоренский П. Особенное. — М., 1990. — С. 39.

кулацкай воласной уладай за правы самай абяздоленай часткі воласці.

Пачынаецца твор з гутаркі Міхалкі і Шлёмкі, якая адбываецца познай ноччу ў хаце Шлёмкі:

«— А... Добры вечар, добры вечар!.. Ну-ну, добра, што зайшоў... Сядай!..

Міхалка вольна ўздыхнуў, выцягнуўшы абедзве нагі. Відаць было, што ён добра змучыўся, пакуль дайшоў.

— А што ж... Трэба, як той кажа, хлеб есці.

— Гэта так...

— Ну што табе ў воласці сказалі?.. Даўно прыехаў?

— Аво, толькі што каня завёў на выган... Што? Ды што ж яны скажуць, — адна хеўра... Далі зноў запіску. У іх, відаць, умова такая, тыя пішуць, каб вочы адвесці, а гэтая толькі смяюцца — знаюць, што ніхто не пакарае за непаслухмянства... Але спалохаліся, як сказаў, што ў губерню паеду... Я брат, там нарабіў гвалту... А мне што? Усё роўна рабіць няма чаго. А праезд дармовы. У губерні нічога не зробяць — у Москву паеду, да самога Леніна дайду, а свайго даб'юся. Мне не тое ў галаве, што там пожні на які воз не далі — гэта глупства, але час ужо іхнюю хеўру разагнаць»<sup>20</sup>.

Гэта злоба на звычайную бюрократычную заскарузласць у час рэвалюцыйных падзеяў падмацоўвае фантасмагарычную прагу да справядлівасці, якую можна здабыць любым шляхам. Гіпербалізаваная прага імкнецца пेравярнуць увесь лад жыцця. У гутарцы двух сяброў гучыць матыў справядлівага, дэмакратычнага падыходу да вырашэння пытання:

«— Злосцю нічога не паможаш. Тут, брат, палітыка трэба... Во што, Міхалка: як сабе хочаш, а гэтага здарэння з пожнямі ніяк няможна прапусціць, тут, брат, калі добра ўзяцца, можна — ведаеш што?

— Каб толькі свае падтрымалі.

— Свае? Дык хто тут не рад будзе ад іх пазбавіцца?»<sup>21</sup>

У другой частцы пісьменнік падае карціну сутыкнення Міхалкі з мясцовымі сялянамі-багацяямі на сенажаці.

<sup>20</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 34.

<sup>21</sup> Там жа. — С. 35.

Аўтар паказвае праўдзівую калізію спрадвечнага сялянскага побыту, праблему зямлі, яе ўпарадкавання і размеркавання:

«— Гэта значыць, зямлю перадзяліць?  
— Ясцесцвеннна...  
— Вунь як... Ну, гэта, брат, пачакай!..  
— Яны б згадзіліся...  
— Гэта значыць, працавалі, працавалі, а цяпер чорту лысаму, лайдаку спрадвечнаму... Не, дзякую, за гэта!»<sup>22</sup>

Заможныя сяляне згаджаюцца задарма скасіць надзел зямлі, які належыць мясцоваму бацюшку. Але гнейна пратэстуюць супраць паводзін Міхалкі, які прынёс загад ад вышэйшай улады аб перадзеле зямлі. Гэты пратэст прымушае Міхалку зноў ехаць у горад за падтрымкай улады, пасля чаго яму выдзяляць надзел ужо скосанай травы. Але віры варожасці пачынаюць рабіць сваю крылавую справу. Гіне ў водах Дняпра ад рук бандытаў Міхалка. Шлёмка абвінавачвае і выкryвае сялян-багацяў уладзе воласці, якіх арыштоўваюць чырвонаармейцы з НК.

«Арыштаваныя сяляне моўчкі сядзелі на вазах, схіліўши галовы. Думалі... Пэўна, успаміналі сваю чыннасць і згадвалі на тое, што іх чакае...»<sup>23</sup>

А Шлёмка святкаваў у души. Ён бачыў рэвалюцыю, бачыў вызваленне. Ён бачыў, што і да іх сяла ўжо дакацілася хвала і магутным выплескам змыла адвечную крыўду». М. Зарэцкі заканчвае твор роздумам Шлёмкі:

«— Гэтак павінна быць. Гэта неабходна. Рэвалюцыя ахвяр патрабуе...»<sup>24</sup>

Гэта дазваляе чытачу самастойна, без аўтарскага павучання, прыняць ці не прыняць высновы героя. Але назва твора «У віры жыцця» развівае канцэптуальную думку мастака, што вір гэтым не задаволіцца, што прыхаваная крыўда, спрадвечны спадарожнік спрэчак пра зямлю, яшчэ пажне сваё новае крылававае жніво. Аўтар празорліва здагадваўся пра негатывізм, які магла несці залішняя апеляцыя да гаротнасці, бядняцкасці, калі гэта ўзводзілася ў ранг уседазволенасці, авангарднасці.

<sup>22</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 38.

<sup>23</sup> Там жа. — С. 49.

<sup>24</sup> Там жа.

У апавяданнях М. Зарэцкага 20-х гадоў уражвае шырокая падтэкставая філасофічнасць, глыбокая раздумнасць над жыщём. Здавалася, у звычайным, нічым не адметным апавяданні «Як гэта часам трапляецца», якое часта лічаць побытавай замалёўкай і спрабуюць аднесці да вучнёўскага перыяду творчасці аўтара, закранаеца складаная проблема анталагічнай сутнасці чалавечага існавання ў разрыўны перыяд гісторыі. У назве твора ёсьць вызначальныя слова «часам трапляецца». Нечаканасць, выпадак — гэта праява, вызначальная для пераходнай, разрыўнай эпохі. Эпоха, дзе літара, слова, учынак з'яўляюцца вяршынай жыцця духу, ёсьць рэалізаваная эпоха. А там, дзе няма адпаведнасці сэнсу, думкі, слова свайму сапраўднаму прызначэнню, адбываеца дэградацыя, адваротнае паскарэнне, хуткі працэс духоўнай энтропіі. Звычайнае здарэнне ў сялянскім жыцці, калі селянін па турбоце працы забывае прымкнуць каня, ператвараеца ў жудасную квазімістэрлю. Неразуменне справядлівых лагічных довадаў жонкі пра тое, каб Якуб схадзіў кабылу прывёў, бо «мала што можа прытрапіцца.., што колькі паразвялося іх — гэтых злодзеяў», прыводзіць да трагедыі. Якуб забівае жонку ў парыве злосці, лічачы, што яна прагаварыла сітуацыю. Разбурэнне знешніх структуры чалавечага сусіданства, якое трymaeцца на хрысціянскіх маральных канонах (не ўкрадзі, ні пажадай чужога, не забі), правакуе ўнутраны злом душы чалавека, ператварае яго ў носьбіта некіруемых сляпых сіл. Чалавек пазбаўляеца арыентацыі на існасць рэчаў і гатовы падпарадкоўваецца любому спрошчанаму варыянту ў пошуку прычыны зла. На гульбішчы д'ябальскіх сіл ад іх проста немагчыма, нельга абараніцца. Не бароніцца і жонка Якуба Аксіння.

«А Аксіння не баранілася. Яна ўжо знала, што здарылася, і ёй было ўсё роўна — ці заб'еца яе Якуб, ці не...»<sup>25</sup>

Вядома, што ёсьць рэчы, якія, калі не адбыліся з дзіцем у пяць гадоў, ніколі больш не адбудуцца. У далейшым гэта ніяк нельга вярнуць. У такіх рэчах і з'явах ёсьць знак часу «зара». Калі гэта «нешта» не здарыцца зараз і тут —

<sup>25</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 83.

яно больш не адбудзеца, станеца мёртвым. Калі грамадства (а сям'я ёсьць яго першааснова) не зможа зрабіць, каб «словы» сталі сутнасцю чалавечай змястоўнасці, каб «словы» зрабіліся знаходжанасцю рэчаў, яно выракае сябе на іншабыццё. Бо «словы» ператвараюцца ў знакі без крыва і цела, робяцца дубляжамі, калі не знаходзяць сабе духоўнай і фізічнай працы волі. Аўтар перасцерагае, што грамадства стаіць у гэты «авантурны час» перад пазалюстэркавым светам, дзе нішто не дае ценю, бо стан сілы не здзейніць акт думкі, дзе парушаны ўнутраныя крыніцы мыслення.

Якуб упэўнены, што нічога, згодна з жыццёвай логікай, не павінна здарыцца, але жыццё ўвайшло ў хаатычны, алагічны час. Пісьменнік патрабуе ад чытача, свайго сучасніка, напружанаасці і сталасці пачуццяў, роздумаў. Бо толькісталасць як свядомае стаўленне да рэчаінаасці змагла б дапамагчы пазбегнуць шмат якіх праяў неабгрунтаванага зла. У канцы апавядання аўтар нібы папярэджвае: «Праз тыдзень Аксінню хавалі...»<sup>26</sup>

Смерць Аксінні ў метафізічным плане ёсьць смерць рэальнаасці, пазбаўленне свету ўсякай гармоніі, прыгажосці і сапраўднаасці, бо свет становіцца адбіткам іншабыцця.

Адной з самых важных праблем літаратуры 20-х гадоў было стварэнне вобраза новага чалавека, выяўленне новага героя, які б увасабляў дадатныя, лепшыя якасці, агульныя для ўсіх людзей, але пры гэтым валодаў бы індывідуальнымі рысамі, характарам рэальнага «жывога» чалавека. Для шматлікіх пачынаючых пісьменнікаў гэты бар'ер стаў у многім непераадольным. Найперш, гэта тлумачыцца імкненнем аўтараў пайсці на нятворчы эффект стварэння «цэльнага» характару. Бо такі характар персанажа, на іх погляд, правакаваўся нязменнасцю і дакладнасцю ісцін, якія ў ім былі ўвасоблены.

Яшчэ больш пашыранай практыкай станавілася для такіх творцаў стварэнне абставін, якія б не перашкаджалі герою спасцігаць ідэальныя ісціны, пераўтварацца ў носьбіта агульных ідэй. Асабліва гэта практыка распаўсюджвалася на творы, якія непасрэдна закраналі падзеі рэва-

<sup>26</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 83.

люцы і грамадзянскай вайны. Лёгкасць творчай думкі мы можам наглядаць, напрыклад, у рамантызаванай прозе такіх пісьменнікаў, як М. Чарот («Свінапас»); А. Александровіч, А. Вольны («Ваўчаняты», «Два»); З. Бядулі («Салавей») і іншых.

Героі такіх твораў дзеянічаюць у ідэальных умовах сюжэтнай канструкцыі ці ў мастацкай прасторы, што стварае застылы фон, на якім уся авантурнасць, герайчнасць, актыўнасць гэтых дзеянняў — маляваная цацка на лісце паперы. Стандарт для гэтых персанажаў вызначаўся зададзенасцю, ісцінамі, зневінімі ў адносінах да любога з такіх твораў, іх персанажы — амаль блізнятны паміж сабою.

Вялікую даніну М. Зарэцкі аддаў таксама тэме паказу непасрэднага характару рэвалюцыйнай барацьбы ў гады грамадзянскай вайны. Гэтаму спрыяў жыццёвы вопыт, набыты пісьменнікам за час працяглай службы ў Чырвонай Арміі.

У 1923—1924 гадах на старонках «Савецкай Беларусі» выходзяць яго апавяданні «Ворагі», «Адна партыя ў шашкі», дзе вельмі абвострана паставлена праблема класавага антаганізму, які быў асноўным дэтанатарам грамадзянскай вайны. Сама назва твора нясе вызначальны сэнс ідэальных канфліктаў апавядання. «Адна партыя ў шашкі» — гэта гульня, якая нагадвае і сімвалізуе містэрню-разгул цёмных метафізічных сіл. Пасля выходу апавядання і да апошняга часу крытыкі лічылі гэты твор недасканальным, са слаба распрацаваным сюжэтам і характарамі герояў. Але нам падаецца, што ў ідэйна-падтэкстовым зрэзе гэта вельмі знакавы твор. Ён, па-першае, сведчыць пра тое, што аўтар адмовіўся ад трафарэтнай зададзенасці часу ў стварэнні сацыяльнага заказу, па-другое, творца выйшаў за рамкі спрошчанай класавай трактоўкі канфлікту на метафізічную інтэрпрэтацыю. Шашачная дошка — гэта заўсёды поле двух колераў змагання, у пераносным сэнсе — змагання добра і зла. Колеры гэтыя безадносныя да любых сацыяльных прычын канфліктаў. Эмацыянальная экспазіцыя апавядання быццам накіравана на выяўленне дакладнасці артэфакта часу: «У той час на кожным кроку хаваліся ў цемры падкалодныя гадзіны. Часам выпаўзalі

яны на свет і атрутныя джагалы паказвалі. Мужыкі-сярмяжнікі зніштажалі іх сваімі рукамі мазольнымі, карузлымі. І не было тады меры мужыцкай жалезнай, не было меры і гневу народнаму, бурнаму»<sup>27</sup>. Аднак у гэтым суб'ектыўна-эмацыйным пачатку адчуваеца толькі падыхода асэнсавання сапраўднай рэальнасці, спасціжэння глыбінай сутнасці канфлікту, яго паяднанасці з вечнай праудай — гульней у паддаўкі добра і зла. Стыхійны, дыяністычны разгул сацыяльных сіл стварае эмацыйнальна-сюжэтную аснову твора. Вельмі ўдала падаюцца вобразы галоўнага героя, селяніна Аснача, які камандуе атрадам партызан, і яго асноўнага апанента — ворага, кірауніка бандытаў — паніча-афіцэра.

Галоўную ролю ў раскрыцці ўнутраных перажыванняў герояў пісьменнік адводзіць смеху. Смех, як важная рыса любой сацыяльна-стыхійнай падзеі, ёсць і вызначальная псухалагічная прайва характеристу герояў. Смех да-звале раскрыць дыялектыку дзеяння на шырокім і паглыбленым матэрыяле мастацка-эстэтычных крытэрыяў. Вось якім мы сустракаем першапачаткова вобраз-партрэт Аснача: «Пад вусамі густымі, вялізнымі, хаваў увесь час хітравата-давольную ўсмешку»<sup>28</sup>. І гэта — у той момант, калі ён з атрадам акружыў панскіх паслугачоў з іх правадыром-панам. І далей: «Ноччу панскі дом хаваўся ў старажскую цемру. Тады Аснач падыходзіў да дома і хадзіў вакол безупынку. Упаўголаса аклікаў чырвонаармейцаў, бадрыў іх жартам вясёлым»<sup>29</sup>. Пісьменнік быццам імкнецца надаць вобразу партызана-камандзіра аптымістычную ідэйную цэласнасць. Толькі гэтая «хітравата-давольная ўсмешка», пераросшая пазней у хаце «ў павесялеўшы, светла-іскрысты пагляд», не могуць не выклікаць унутранай трывогі за адпаведнасць рэальных абставін і настрою героя. І таму М. Зарэцкі тонка, зацікаўлена, ужо зблізу зазірае ў очы Аснача: «Гаспадар падсеў к Асначу, пачаў гаманіць з ім — сперш асцярожна, нясмела. Зазірнуў у яго дабрадушныя очы з цікаўствам, з павагай, распытаў

<sup>27</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 164.

<sup>28</sup> Там жа. — С. 166.

<sup>29</sup> Там жа. — С. 167.

пра падзеі ў фальварку. Аснач апавядаў, і ўсе смяяліся давольна, радасна»<sup>30</sup>.

Першародная весялосць, радасць Аснача сімвалізуе дыяністычны прынцып жыцця. Зарэцкі дапаўняе і ўдакладняе гэты прынцып яшчэ адным сімвалам — хлебнымі шашкамі. Аснач, заўважыўшы шахматную дошку, вырашае згуляць у шашкі і робіць іх з кавалка хлеба. Хлебныя шашкі ёсць сімвал зямнога, прыроднага параджэння рэвалюцыйнай стыхіі, яе паяднання са зніжанай народнай стыхіяй, неўтаймаваным разгулам цёмных, прыніжаных пагардай і працай народных мас, які раз-попраз прарываецца ў чалавечым быцці. Дыяністычная сіла з'яўляецца вечным антыподам апаланістычнай гармоніі жыцця, якая штораз імкнецца яе ўтаймаваць. Сімвалічна і тое, што бандыт-паніч робіць сабе шашкі з паперы. Парваная на кавалкі папера — гэта разарваная скрыжала духоўнасці. Перамога пана азначае непазбежную перавагу апаланістычнай ідэальнай сутнасці жыцця, якая, нягледзячы на тое, што Аснач у парыве злосці забівае паніча, усё роўна застаецца непераможанай. Аўтар гэта добра разумее, эмацыйна, рамантычна ўзносячы стыхію рэвалюцыі ў патэтыцы агульных разважанняў і ў паказе вобраза Аснача. Мастак вельмі даходліва і выразна праз галоўны канфлікт і сімволіку твора акрэслівае сапраўдную сутнасць падзеі. Так, у кульмінацыйнай частцы апавядання, калі Аснач забівае пана, мастак стэрэаскапічна малюе сцэну гэтай трагедыі.

«Аснач выннуў з кішэні наган і навёу яго на пана, стрэл быццам ускалыхнуў, разадраў усю хату.

— А пасля — ціха стала, як у магіле. Пан марудна, паволі апусціўся на лаву. Аснач стаяў нерухома. Не ведаў ён сам, нашто забіў пана, за што...

Усе моўчкі стаялі, спалоханыя...<sup>31</sup>»

Неўтаймаваная, стыхійная сіла не можа служыць сродкам стварэння, бо адкрывае шлях да знішчэння, энтралі, імкнецца да спакою магілы. Сіла гэта выклікае адчуванне заварожанай цішыні, у якой заўсёды прысут-

<sup>30</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 168.

<sup>31</sup> Там жа. — С. 169.

нічае спалоханая трывога. Трывога параджае ўнутраны страх душы, страх за чалавека, які становіцца полем гульні разбуральных сіл і адначасова полем барацьбы за ўлас-началавечас.

У апавяданнях пра грамадзянскую вайну ідэальнае выступае праз сюжэт твора і найбольшую канцэптуальнасць выяўляе пры вырашэнні канфлікту. Канфлікт тут змяшчае вельмі завостраную духоўна-маральную цэльнасць. Цэльнасць гэта пазначана вялікай павагай да асобы, да жыцця ўвогуле. Асаблівую заслугу М. Зарэцкага трэба бачыць у tym, што ён адным з першых прычыніўся да далікатнай па палітычных і ідэйных матывах тэмы — тэмы лёсу «былых». Чулы і праўдзівы пісьменнік не мог не пранікнуцца спачуваннем да ахвяр рэвалюцыі. Тэма ахвярнасці, узніяная аўтарам, вызначалася дыялектычным поглядам. Ідэя класавага антаганізму, бескампраміснай барацьбы калечыла і забівала не толькі пераможаных, але і пераможцаў. Прынцып пераможцы заўсёды прайграе, бо грамадзянская барацьба — гэта параджэнне моцнай хваробы духу той ці іншай супольнасці людзей. Творца, які ў час гэтай хваробы застаецца верным гуманістычным ідэалам, ёсць прыклад сапраўднага служэння мастацтву. У апавяданнях «Ворагі», «42 дакументы», «Кветка пажоўкляя» аўтар звяртаецца да даследавання «дыялектыкі душы» чалавека, што апынуўся ў самым віры жыцця. Галоўнымі героямі твораў становяцца вобразы камуністаў-чэкісташ Гуторскага, Гарновай, Гроцкага. «Новыя людзі» павінны былі, на думку пісьменніка, стварыць ідэал чалавека новай эпохі, новай культуры. Як вядома, у «мазгу» культуры існуе свая функцыянальная асіметрыя, якая адпавядае ўсеагульнаму фізічнаму закону дапаўнельнасці: матэрыяльнае дапаўненне ідэальным, чалавек — вечным, чалавечас — боскім (трансцэндэнтычным), цялеснае — духоўным, духоўнае — душэўным, мысленне — вераваннем, паняцці — вобразамі, рацыянальнае — ірацыянальным, свядомае — падсвядомым, палітыка — культурай і г. д.

Да гонару М. Зарэцкага, яго погляд на героя поўнасцю адпавядае сапраўднай сіметрыі мастацтва і жыцця. «Дылемы-сэнсавобразы» віру быцця выступаюць у творчым

мысленні ў самых розных культурных формах — міфала-гічнай, філософскай, психалагічнай. Усюды за гэтymі вобразамі стаяць разбуральныя першакрыніцы, якія захопліваюць чалавека ў бездань катастрофічнага распаду. Пісьменнік бачыць першапрычыны зла не толькі ў душах і сэрцах людзей, разумова асиметрычных, рыгарычных, але часта і ў народнай свядомасці як замацаваныя таўром традыцый.

У гэтых «новых людзях», якія несвядома пракладаюць свой шлях у светлуую будучыню, існуюць дзве важнейшыя заганы: першая — забыцё меры ва ўсім (якое часцей за ўсё выяўляеца як насланне); другая — неабходнасць адмаўлення на гэтым шляху самай вялікай святыні — чалавека гарманічнага. Справа ў тым, што «новыя людзі» стаяць быццам ганаровую задачу ўсеагульнага вызвалення праз асабістое вызваленне, бо рэвалюцыйны пралетарыят з'яўляеца, з пункту погляду іх ідэі, адзіным носьбітам маральнасці, таму маральна ўсё тое, што ён робіць дзеля свайго вызвалення.

Гэты тэзіс выцякае з упэйненасці, што толькі пралетарыят можа быць сэрцам і розумам гісторыі. Такая асаблівая класавая маральнасць, якая адмаўляе агульнапрынятыя чалавечыя нормы, з'яўляеца індульгенцыяй любых, у тым ліку і злачынных дзеянняў. «Новыя» героі разглядаюць рэальны гістарычны працэс не ў скіраванасці да шчасця, сэнсу жыцця, а як волю асобных людзей у паступовым набліжэнні грамадскіх структур да зададзенай мэты. Так пачынаеца прамы шлях да таталітарызму ў любым яго праяўленні. Уся класічная філософія сцварджае, што дух генетычна ўзнікае з матэрыяльнай прыроды, але затым, наадварот, уздзейнічае на матэрыю і прыроду, фарміруе і стварае царства свабоды і духоўнай культуры.

Развагі Гуторскага, галоўнага героя апавядання «Ворагі», наконт гаротнага жыцця сялян, іх цяжкіх бытавых абставін наводзяць на трывожны раздум аб сутнасці барацьбы гэтых «новых людзей»: «Што ж гэта? Няўжо я так далёка адышоўся ад сялянскага жыцця, няўжо я настолькі аб'інтэлігенціўся, апанеў? А калі ўзыць духоўнае жыццё...

Што тут у мяне супольнага з гэтымі людзьмі? Мала, зусім мала, каб не сказаць — нічога. І як жа гэта? Я стаю ва ўладзе, з'яўляюся прадстаўніком гэтых самых цёмных сялян, я выяўляю іхнія інтэрэсы і ў той самы час не маю нічагутка з імі супольнага...»<sup>32</sup>

Перамога ідэалаў ілюзорнага будучага над рэальнай чалавечнасцю («Адно толькі, што я зычу ім лепшай долі, хачу іх вывесці на свет, адно толькі гэта звязвае») давала амаль поўную свабоду «новым людзям» не стрымліваць сябе ў сродках, калі справа ішла аб уладзе, гвалтоўных дзеяннях, рэпресіях, ставіла іх па другі бок добра і зла. Такія духоўныя каштоўнасці, як добро, сумленне, каханне, супрацоўніцтва, права, свабода, зрабіліся непрыдатнымі, залішнімі, бо яны для «новых людзей» толькі аслаблялі класавую супрацьлегласць.

Паняцце свабоды, да якой клічуць рэвалюцыянеры, і імкненне да свабоды могуць узікнуць, безумоўна, толькі ва ўмовах несвабоды. Але не самі па сабе, а там, дзе ў сілу комплексу прычын абудзілася ўсведамленне факта несвабоды. Такія працэсы звязаны са станаўленнем асобы і вытворныя ад гэтага станаўлення. Наколькі творчай і дзейснай праявіцца асока ў сваім уплыве на масы, настолькі і будзе вырашацца пытанне якасці свабоды, яе каштоўнаснага характару.

Свабода чалавека — не толькі ў вызваленні ад несвабоды, а ў яго магчымасці ахапіць розумам і маральнасцю ўсё больш шырокое поле рэальнасці. «Новыя людзі» апелююць тым, што ім быццам бы ўдалося спазнаць законы прыроды і грамадскага жыцця, але ж гэта яшчэ не можа дасць свабоды і ўлады над гэтымі законамі. Калі люстэрка правільна і адэкватна адлюстроўвае рэчы, то ад гэтага яно не набывае магчымасці кіраваць імі. Каб чалавек панаваў над прыродай, недастаткова ведаў, трэба яшчэ здольнасць свабоднага дзеяння. А гэта патрабуе высокай маральнай-духоўнай вышыні грамадства і чалавека. Переход да царства свабоды павінен ісці паралельна развіццю ўсіх маральнай-духоўных, этичных катэгорый, а не быць урэзаным, асиметрычным, дзе свабода зводзілася б толькі да

<sup>32</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 122.

пазнання неабходнасці. На практыцы гэта азначае: калі ты эксплуататар, то павінен усвядоміць неабходнасць свайго знішчэння. Зноў звернемся да разваг Гуторскага і яго падначаленага, агента сакрэтнага аддзела:

«— Слухай, Загруцкі, ты маеш якія весткі пра памешчыка Купрыянава.

— Ёсьць трохі.

— Ну?

— Што ну? Жыве вёрст на паўсотні адсюль у сваім маёнтку. Маёнтак таксама Купрыяновым завецца. Mae ладную гаспадарку. Гэта з такіх, што ўмеюць прыстасавацца да варункаў жыцця...

— Ну, гэта ладна, свайго часу дажджэцца. А наконт контррэвалюцыі?

— Бурчыць там сабе пад нос.

— У мяне ёсьць данос на яго, з кам'ячэйкі адзін піша.

— Усё магчыма. Гэта ж такі народ, што калі трохі замацуеца, дык і пачне варушыцца, кіпцюрыкі свае паказваць...»<sup>33</sup>

Гуторскі не адчувае, што ў яго абмежаванае разуменне неабходнасці служыць адваротнаму знаку паняцця свабоды. Неабходнасць для яго — у падпарафаванні законаў суб'ектыўнай сіле, у дадзеным выпадку сіле класу, сіле дыктатуры, а не ў тым, каб дзеля шчасця і добра асобы максімальна скарыстаць гэтыя законы. Так, па Гегелю, дух выдзяляе ідэальны змест быцця і таму знаходзіць яго ісціну. Дух (чалавек як яго носьбіт. — I. III.) не можа ўсляпую паўставаць супраць сферміраванага парадку рэчаў, інакш ён знішчыць сваю асабістую сутнасць. Радыкалізм і нігілізм «новых герояў» набывае максімальну апакаліпсічную велічыню ў час заняпаду духоўных сіл народа. «Новы чалавек» у многім становіцца для нас старым знаёмым — героем літаратуры XIX стагоддзя — Карамазавым, Лебядкіным, Смердзяковым і іншым. Палічыўшы сябе ўладаром ключоў ад варот раю, прысвоіўшы тытул самага перадавога, самага прагрэсіўнага, гэты герой пачаў рашуча пераўтвараць рэчаіннасць па волі свайго «жадання». Нагадаем эпізод з апавядання, калі Гуторскі

<sup>33</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 124.

пераконвае сваіх калег у тым, каб прысуд па справе Купрыянава затрымалі. Тут пісменнік псіхалагічна дакладна адлюстроўвае феномен уседазволенага жадання: «Ён (Гутарскі. — I. Ш.) таго часу склікаў патрэбных асоб і на таемнай нарадзе выклалаў сутнасць справы. Ён упартая даводзіў, што неабходна прыняць прапанову, што гэтага патрабуе момант. Даводзячы другім, ён і сабе даводзіў, бо ў глыбі душы і сам не быў пераламаны ў пільной неабходнасці гэтага, стараўся падмануць сябе, бо баяўся сазнацца, што нешта іншае, апрача інтэрэсаў справы, кіруе ім у гэту часіну»<sup>34</sup>.

Пісменнік паказвае, што няма большай трагедыі для чалавека, чым тое, калі ён недакладна ўсведамляе асабістасць становішча. Гутарскі ў апавяданні як бы пераконвае сябе (а мы сустракаем шмат рэфлексіі героя): тое што я раблю і гавару — гэта не сапраўдны я, у мяне ёсьць яшчэ нейкая іншая глыбінная сутнасць, у парыўнанні з якой усё астатніе не мае ніякага значэння. Што гэта ўсё яны, а я толькі разам з імі, разам з акружуючымі — сярод людзей жа жыву. Замест таго, каб прыняць усё на сябе і лічыць, што няма ніякага апраўдання, бо за шматзначнасцю такіх роздумаў-апраўданняў асабістага «я» ляжыць звычайная пустата, антысвет. З'ява гэта вельмі небяспечная, хоць і не заўважная на першы погляд. Такія людзі ніколі не аказваюцца перад сапраўднай сутнасцю справы, а, надзеленыя ўладай і адпаведным становішчам, усяляк ствараюць атмасферу хаосу, энтропіі. Людзі гэтых не навучаны думаць з пазіцыі абавязку, закона ў самім сабе, гэтых панянціў ў іх адсутнічаюць. Яны зашмат «чалавечных», пачуццёў, залежных ад зададзенай сітуацыі, абставін. Для таго, каб час стаў сапраўды прарывам, неабходна з'яўленне людзей, якія б змаглі адваяваць для сябе і сваёй справы асаблівую духоўную экстэрэтычнасць, фармальна застаючыся ў рамках існуючай сістэмы, але для гэтага патрэбен талент, розум, праца духоўнай энергіі.

Гутарскі схамянуўся, рашыў лячыцца, пакуль не позна, ад сваёй хваробы. Вырашыў вярнуцца, зліца з працоўным народам, набрацца жыватворных сіл, замацаваць

<sup>34</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 148.

права на новае жыццё. І вось ён едзе ў Чырвоную Армію, у яе «гушчыню, поўную невычэрпнага запасу жыццёвой энергіі». А калі казаць прасцей, Гутарскі, збягае ад цяжкасцей, баіца ўбачыць рэальнасць рэчаў і хоча растварыцца ў агульным марыве пустэчы. Адсюль і яго няўдача ў каҳанні, калі гэта пачуццё можна суаднесці з Гутарскім.

Асноўным ворагам у творы для Гутарскага з'яўляецца Ніна Купрыянава, бо на фоне гэтай герайні ён паўстае ў сваёй сапраўднай сутнасці. М. Зарэцкі па-майстэрску будзе сюжэт твора, дзе духоўны паядынак Купрыянавай і Гутарскага вырастает ў асноўны канфлікт эпохі. Молах рэвалюцыі, часцінкай якой становіцца Гутарскі, не мае сабе роўных у фізічным, матэрыяльным свеце, ён трушчыць усё на сваім шляху, толькі адно не падуладна яму — жыватворны чалавечы дух. У гэтым апавяданні М. Зарэцкага, прынамсі, як і ў шмат якіх іншых, адчувающа біблейскія сюжэтныя матывы. Узгадаем вядомую легенду пра вялікага інквізітара, якая атрымала мастацкае ўвасабленне ў творы Ф. Даастаеўскага «Браты Карамазавы».

У цэнтры легенды ляжыць праблема свабоды выбару. Першасвяты, Вялікі Інквізітар абвінавачвае Хрыста ў tym, што менавіта ён стварыў асновы для разбурэння свайго царства, бо чалавек цяпер павінен быў сам выбраць, што добро, а што зло, замест цвёрдага закону, які панаваў раней. Чалавек прыняў цяжкае бярэмя свабоды, але яно яшчэ яму не па сіле, бо ён яшчэ духоўна і фізічна слабы, каб самастойна вырашыць узнікшыя перад ім клопаты і задачы жыцця. Віна Хрыста, на думку Першасвятога, у tym, што замест таго, каб завалодаць людской свабодай, ён пашырыў яе і tym самым павялічыў пакуты чалавека на ўсе часы. Вялікі Інквізітар лічыць, што ад Хрыста патрабавалася толькі наступнае: перамагчы і паланіць сумленне гэтых слабых бунтароў. І для гэтага ёсць тры сілы на зямлі: цуд, таямніца, аўтарытэт.

Усе гэтыя сілы з'яўляюцца прайвамі знешняга парадку і таму не нясуць фундаментальнага элемента сапраўднасці. Ідэя Вялікага Інквізітара знішчае чалавека, пазбаўляе яго рэальнасці, бо тое, што не можа сябе заявіць, сцвердзіць — не існуе, становіцца нічым. «Нічым» апы-

нуліся і «выбранныя», бо яны — сродак выяўлення зневісных сіл, значыць «дурной» рэальнасці», якая не нясе нічога аб чалавеку, а стварае скажоную схему, зададзенасць «райскага» жыцця.

Пацалунак Хрыста, які гарыць на сэрцы Вялікага Інквізітара, сімвалізуе, што існасць свету трymaeцца на пачуцці любові да любой рэчы і істоты. На гэтым трymaeцца асноўны закон быцця. Любое парушэнне гэтага закона азначала б знішчэнне сусвету і быцця ў ім. Прадметны, пачуццёва-псіхічны свет чалавека ёсьць толькі арэна для спазнання гэтых законаў быцця, ідэальнай рэальнасці. Арэна, дзе геніяльныя вучоныя, мастакі, філософы з'яўляюцца «факірамі», якія, на думку А. Блока, павінны «стереть случайные черты», каб убачыць, што свет прыгожы. Але тут не павінна быць праявы інквізітарскага цуду, а павінна выяўляцца Боская праўда аб чалавеку.

У апавяданні «Ворагі» ў паказе ўзаемаадносін Гутарскага і Купрыяновай як бы пераўласоблена гутарка Хрыста і Інквізітара. Іх ранейшыя добразычлівія адносіны ёсьць адлюстраванне ранейшага адзінства Бога і Д'ябла, як аднаго з ангелаў.

Цяпер звернем увагу на завязку твора:

«Купрыянаў... Хто ж гэта такі? Нешта дужа знаёмае... Ніна Купрыянаў».

Успомніў. І ў душу патыхнула даўнім, ужо напалавіну забытым»<sup>35</sup>.

Так, адзінства свету на Зямлі распалася, ганарлівы ангел узняў бунт і захапіў уладу на часцы яго прасторы. Гутарскі і ёсьць правобраз Вялікага Інквізітара, служкі Антыхрыста. У ім выразна праглядаецца мара ашчаслівіць усіх людзей пры дапамозе вядомых трох сіл: цуду, тайны і аўтарытэту. Праз цуд ставіцца задача хуткага надзялення людзей шчаслівым жыццём — стварэннем зямнога раю. «Адно толькі, што я зычу ім лепшай долі, хачу іх вывесці на свет!»<sup>36</sup> — кажа Гутарскі.

Тайна і аўтарытэт выступаюць у творы праз развагі Гутарскага аб праблеме ўлады і права. Успомнім думку

<sup>35</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 150.

<sup>36</sup> Там жа. — С. 151.

Інквізітара: «О, мы пераканаем іх, што яны толькі тады стануць свабоднымі, калі адмовяцца ад свабоды сваёй для нас і нам пакорацца»<sup>37</sup>. А дзеля гэтага мэтазгодна скарыстоўваць усё: шантаж, пагрозу, забойства, зневажаць і ўмешвацца ў самыя тонкія духоўныя адносіны, настройваць брата на брата, кахраную на кахранага, сына на бацьку — усё дазволена.

«У мяне ёсьць прапанова, якая можа задаволіць і вас і мяне... Вам жа мой бацька цяпер нястрашны... Я дам у вашыя рукі чалавека, які для вас у тысяччу разоў страшнейшы... Я дам вам Зарубу»<sup>38</sup>.

Купрыяна выдае Гуторскому свайго кахранага, таго, хто «мо даражэй за жыццё»<sup>39</sup>.

Неўтаймаваная сіла бунтарскага «хацення» скарыстоўвае самыя мудрагелістыя механізмы дзеля панавання. Адна з самых дасканалых форм такіх механізмаў замацавана знакамітым выказваннем: падзяляй і валодай. Гэта і ёсьць інквізітарскі падзел на выбранных і масу, дзе выбраныя тыя, хто ведае тайну. У творы гэты лозунг рэалізуецца ў падзеле на эксплуататарап і эксплуатуемых, які найчасцей пераходзіць у больш вузкі стэрэатып ворагаў і сваіх. Што датычыцца права, то, згодна ідэі Вялікага Інквізітара, «мы скажам ім, што ўсякі грэх будзе выкуплены, калі зроблены будзе з нашага дазвалення... Мы ім дазволім грашыць, наказанне за гэтыя грахі, так і быць, возьмем на сябе... А яны будуць паважаць нас як дабрадзеяў...»<sup>40</sup> А вось як у Зарэцкага: «Дазволім другім, ён (Гуторскі. — III. I.) і сабе даводзіў, бо ў глыбі душы і сам не быў перакананы ў пільнай неабходнасці гэтага, стараўся падмануць сябе, бо баяўся сазнацца, што нешта іншае, апрача інтэрэсаў справы, кіруе ім у гэтую часіну. Прапанова была прынята...»<sup>41</sup>

Антыподам, ворагам Гуторскага выступае ў апавяданні Ніна Купрыяна. Цікавым падаецца партрэт герайні,

<sup>37</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 151.

<sup>38</sup> Там жа.

<sup>39</sup> Там жа. — С. 146.

<sup>40</sup> Достоевский Ф. Братья Карамазавы. — М., 1985. — С. 363.

<sup>41</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 150.

які паўстае ва ўспаміне Гуторскага: «І аднекуль з глыбіні душы зноў узнёся белы, празрысты і кволы вобраз»<sup>42</sup>. Прыметнікавыя азначэнні «белы, празрысты, кволы» выступаюць антыподамі тром сілам Інквізітара-Гуторскага. Гэтыя азначэнні як бы раскрываюць унутраную сутнасць любой з'явы, харктарызуячы яе сапраўдную каштоўнасць. Пісьменнік затым падае зямны партрэт: «Стаяла спелая красуня, прыгожая, вабная...»<sup>43</sup> Цікава тое, што партрэтных замалёвак Гуторскага мы не сустрэнем — гэта як бы антысвет, а партрэтныя абрысы Ніны будуць падавацца вельмі часта, перадаючы яе харктар, міміку, настрой: «А воддаль стаяла яна... Зграбная, прыгожая. Стаяла, горда ўзняўшы галаву, і глядзела пагардлівым, грэблівым поглядам, усміхаючыся патаемнай усмешкай»<sup>44</sup>. Шматтайнасць вобразна-партрэтнага выяўлення герайні выражает задуму аўтара перадаць існаванне духу ў вялікім дыяпазоне эмацыянальна-пачуццёвых праяў. Дух заўсёды жыватворны, новастваральны. Ён заўсёды напоўнены эмоцыямі суперажывання, адказнасці, актуалізацыі свету.

Тое, што Ніна Купрыянаўа, варожая Гуторскаму, супрацьстаіць, як Хрыстос Вялікаму Інквізітару, можна адчуць з дыялога паміж героямі апавядання:

«— Ворагі, — задуменна працягнула Ніна. — Так... Вы праўду кажаце. Цяпер мы ворагі... І не затым, што я контррэвалюцыянерка, ды не... Я знаю, што стары лад не вернецца, не можа вярнуцца, бо ён несправядлівы, злачынны. Я й не хачу яго... прынамсі, мой розум не хоча... Але ёсць нешта глыбачэйшае, падсвядомае, што ўкладзена прыродай. Гэта нешта спавівае мяне, кіруе маймі ўчынкамі. Я знаю, што гэта дрэнна, хачу пераадолець сябе, але... не змога... З вамі пайсці не могу, не пускае «тое нешта»<sup>45</sup>.

«Тое нешта» — гэта не толькі паходжанне, любоў да бацькоў, каханне да Зарубы, за найбольыш вызначальнае трэба прыняць пачуццё свабоды. Далей мы яшчэ выраз-

<sup>42</sup> Зарэцкі М. 36. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 150.

<sup>43</sup> Там жа. — С. 151.

<sup>44</sup> Там жа. — С. 152.

<sup>45</sup> Там жа. — С. 148.

ней адчуем прагу герайнъ да Боскай міласці. У свабодзе Ніна бачыць вялікую адказнасць чалавека за сябе і іншых. Для яе свабода нагадвае складаную іерархічную сістэму, дзе няма месца неўсядомленаму парыву праз край. Змястоўнай у гэтым плане бачыцца дыскусія Купрыянаўай і Гуторскага наконт кроўнага пачуцця.

«— Скажыце мне, да якіх меж павінна распасцірацца кроўнае пачуццё?.. Ну, напрыклад, любоў бацькоў да дзяцей або наадварот? Скажыце, як вы на гэта глядзіцё?..

— Я не зусім разумею ваша пытанне... Мне здаецца, што наогул ніякае пачуццё не паддаецца мерцы. У аднаго яно мачней, у другога — слабей...»<sup>46</sup>

Для Гуторскага толькі колькасная сіла эмоцыі становіцца крытэрыем выбару.

«Вось падумаем так: вам прыйшлося б выбіраць з двух адно: або страціць бацьку, або адмовіцца ад вашае справы... Што б вы выбралі?

— Вы, Ніна Васільеўна, дрэнны прыклад узялі. Я ўжо больш пяцёх год не бачыўся з бацькамі, і калі й было ва мне раней сыновае пачуццё, дык цяпер яго няма й звання... Я б, вядома, не задумаўся...

Яна здзіўлена зірнула на яго»<sup>47</sup>.

Ніна разумее, што няма ў яе з Гуторскім ніякіх падстаў для згоды, яднання, бо сутыкнуліся сілы несумяшчальныя. З боку Гуторскага гэта дэмантчныя сілы, якія ў аснову ставяць некіруемы прынцып верхавенства імпульсу эмоций і пачуццяў, яны поўнасцю залежныя ад знешніх абставін. Гэта сілы дыяністычнага бунту, хаосу, якія могуць хавацца пад Інквізітарскай маскай. Купрыянаў ж прадстаўляе сілы добра, вечнага спакою, Боскага прасвятылення. У яе свядомасці пануюць прынцыпы сусветнай гармоніі, упараткованасці, узнаўляльнасці. Намаганні Гуторскага схіліць Ніну да шлюбу атрымоўваюць з яе боку рашучую адмову.

«— Нічога не выйдзе з гэтага. Толькі папсёём жыццё адзін аднаму, згубім сябе... Мы ворагі... Я не могу перавярнуцца стаць падобнай да вас, таксама, як вы... ды што

<sup>46</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 148.

<sup>47</sup> Там жа.

я, стаць такой, як я, гэта ж значыць кончыць самагубствам!..

Яна ўсміхнулася»<sup>48</sup>.

Гэта ўсмешка мае джакондаўскую прыроду. Аўтар, як нам падаецца, пераконвае, што калі б Гутарскі змог убачыць сваю сутнасць, сваё існаванне ў рэальнym, Нініным святле, то адназначна скончыў бы самагубствам. Аднак гэтага не адбываецца. Гутарскі разважае над тым, як ратаваць Ніну ад жорсткага жыцця, замест таго, каб ратавацца самому.

М. Зарэцкі ведаў хрысціянскую этыку, бо быў сынам святара, ды і сам рыхтаваўся стаць святаром. Ён добра разумее, што сапраўдная існасць чалавека часцей выяўляеца не ў тым, як ён выглядае ў канкрэтным, несвабодным становішчы моманту, а ў яго думках, мірах, ва ўсім багацці ўнутранага, душэўнага жыцця. Па гэтым прынцыпе ён таксама парыўноўвае сваіх герояў-ворагаў. Гутарскі жадае зліцца з шэрай масай, едзе служыць у войска, імкнецца растварыцца, знікнуць. Ніна ж марыць нарадзіць і выхаваць дзіця, якое б не стала заложнікам новых «авантурных часоў». Адраджэнне — вось перавага духу над тленам, іх вечная барацьба і антаганізм. Для павярджэння вышэйсказанага варта зварнуцца да разгляду некаторых іншых твораў М. Зарэцкага. Найперш неабходна адзначыць, што для паглыблення псіхалагічнага аналізу пры раскрыцці сацыяльна-бытавых проблем пісменнік ужыў свой адметны і непаўторны стылёва-фармалістычны прыём. Ён імкнуўся рамантычным пафасам, узнёслай настраёвасцю твора ахарактарызаваць, пазначыць сюжэтна-фабульную канструкцыю. Гэта садзейнічала шматгранныму і змястоўнаму адлюстраванню рэчаіснасці, яе маральна-духоўнай проблематыкі. Дысананс, які назіраўся паміж дэкларатыўна-пафасным фіналам і сюжэтна-псіхалагічным аналізам калізій у многіх апавяданнях, дае падставу думаць, што мастак у чымсьці свядома спрашчаў канцоўкі сваіх твораў, каб чытач мог сам уключыцца ва ўнутраную палеміку з ім наконт заяўленых у канфліктах ідэйных, эстэтычных, этычных пытанняў.

<sup>48</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 150.

З іншага боку, неадпаведнасць фіналу, яго спрошчанасць і звужанасць у дачыненні да паглыбленага псіхалагічнага аналізу ў самім творы можна трактаваць і як папярэджанне, і як прадбачанне М. Зарэцкім тых негатыўных працэсаў, якія набіралі сваю сілу на распачатым катастрафічным і згубным шляху пераўтварэння.

У апавяданні «Двое Жвіроўскіх» на знешнім фоне класічнага канфлікту пакаленняў, які падаецца праз разлад паміж бацькам і сынам, пісьменнік выводзіць крыху прыхаваны асноўны канфлікт. Гэта канфлікт ідэалагічны, у якім стары Жвіроўскі супрацьстаіць у першую чаргу ўсёй дзяржаўнай машыне, якая імкнецца нават у мірны час пазбавіць яго духоўнай аўтаноміі, нахабна ўмешваеца ў сямейнае жыццё. Зарэцкі ўсю фабульна-сюжэтную кампазіцыю скіроўвае на вырашэнне такога пытання: што перашкаджае духоўнай еднасці бацькі і сына? Ужо завязка твора ў форме дэталі-сімвала пачынае працаваць на гэтае вырашэнне:

«У Жвіроўскага-бацькі нос высах ад ранняе старасці... У Жвіроўскага-сына нос — не высах... ён выдаеца недалужна ўзнятай птушынай дзюбкай»<sup>49</sup>.

Далей аўтар на падставе партрэтнай сімвалічнасці выводзіць часавую дылему. У старога Жвіроўскага ўсё лепшае ў мінульым, а ў маладога ўсё — у мірах і спадзяннях на будучыню. Нават агульны цэнтр перасячэння бацькі і сына — сучаснасць — мае розную аксіялагічную афарбоўку. Бацька не прымае сучаснасць па той прычыне, што яна разбурыла яго жыццёвяя планы, яго сям'ю, а зараз жорстка ўрываета і глуміць унутраны свет: «І будзе гаварыць яшчэ (бацька. — III. I.), пазіраючы на сына з апаскай затоенай, што ў кніжцы пішацца так, а сапраўды вось так, што напісалі кніжку бальшавікі, што не трэба ім верыць, а гаварыць усюды трэба, што верыш»<sup>50</sup>.

Сын жа жыве ў захапленні ад падзеяў рэчаіснасці і не разумее бацькавай крыўды і злосці на сучаснае жыццё. Прыйшынай таму, што сын такі глухі і абыякавы да бацькавых павучанняў і клопатаў, не пранікаеца духоўнай

<sup>49</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 305.

<sup>50</sup> Там жа. — С. 302.

лучнасцю да бацькавых трывог, выступае вельмі вялікая спакуса, юнацкі задор маладосці, які шукае і захапляеца перш за ўсё вонкавымі праявамі. Ды і ўвогуле цяжка супрацьстаяць бацьку ўсёй сістэме татальнай ілюзіі. Нядоўга пратрымалася кампрамісная згода, выкліканая жаданнем сына стаць піянерам. Бацька пагадзіўся, каб сын стаў піянерам, бо добра разумеў яго становішча: «Няхай сабе будзе там несумленным бязбожнікам — іначай месца не знайдзе ў іхнім жыцці, іначай загіне. А тут уцішку, яны разам удвух будуць маліца, будуць замальваць Бога, каб прасціў ім абодвум гэтым міжвольным грэхам»<sup>51</sup>. Так, бясспрэчна, грэх быў міжвольны, бо да гэтага прымушалі абставіны існавання, ідэалагічны монстр ваяўніча і нахабна пачынаў умешвацца ва ўсе сферы жыцця, ствараючы механізм поўнай залежнасці асобы ад любых дзеянняў дзяржавы. І таму спраўджаюцца найгоршыя думкі бацькі, што «мо пойдзе сын на нядобры шлях, сам зробіцца, як усе тыя»<sup>52</sup>, ён гэта адчувае душой. Па гэтай прычыне праяўляе стары Жвіроўскі павышаную, хваравітую пільнасць і крыўду, якая ідзе хутчэй за ўсё ад бяссілля паўплываць на сына, абараніць яго ад спакусы павярхоўнага, спрошчанага погляду на жыццё.

Паступова Жвіроўскі-бацька пачаў біць Жвіроўскага сына: «Ён біё не так, як звычайна б'е бацька непаслухмянага сына»<sup>53</sup>. Тут, здаецца, і схавана думка-згадка, што злосць бацькі — гэта злосць не на сына, а на тую сілу, якая адабрала яго, пазбавіла апошній радасці ў жыцці, бацькоўскіх, кроўных, душэўных пачуццяў. Пісьменнік не здымае віны з бацькі за яго жорсткасць, але больш выразна праяўляеца думка, што жаданне бацькі прызвычайцца, прыстасавацца да сістэмы новых адносін церпіць крах. Віну за гэта трэба шукаць шмат у чым у амаральнасці адносін дзяржавы да чалавека з яе татальнай-прэсавым наступам на яго суверэннасць. «Прыйшлі нешта раз да Жвіроўскага-бацькі і сказаў, што ён не мае права біць

<sup>51</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 308.

<sup>52</sup> Там жа.

<sup>53</sup> Там жа. — С. 311.

свайго сына. Жвіроўскі-бацька нічога не адказаў, толькі ўсміхнуўся таемна і злосна»<sup>54</sup>.

Заканчваецца апавяданне тым, што бацька выганяе сына з хаты: «Ён (сын. — III. I.) пастаяў часінку на месцы, зірнуў, вока прыжмурыўшы, на пякучас яснае сонца, падшмаргнуў разы са два носам і пайшоў па завулку, адважна махаючы левай рукой, задраўшы задорна ўгару востры нос-дзюбу птушынью»<sup>55</sup>.

Гэта ўпэўненая задорнасць «трымаць нос па ветру», як бы незнарок падсвечаная аўтарам, падахвочвае да раздуму аб будучыні сына, бо ён так і не змог настроіцца на разуменне і ўспрыняцце душэўных трывог і пакут бацькі і невядома, ці знайдзе надалей такі чалавек-флюгер важкія духоўныя арыенціры ў жыцці. З гэтым раздумам і пакідае пісьменнік свайго чытача.

Іншы ракурс надаеца праблеме пошукаў свайго месца ў мірным жыцці ў апавяданні М. Зарэцкага «Паэма пра чорныя вочы». Сюжэт твора развіваецца ў форме думак галоўнага героя, былога камісара палка, падчас сустрэчы са сваім былым байцом і каханай. Ужо адразу мы даведваемся, што праз сем гадоў пошуку каханай дзяўчыны галоўны герой знаходзіць яе, каб, па яго словах, «скончыць перарваную песню нашае дружбы»<sup>56</sup>. Толькі шчырасць героя, якую аўтар імкненца перадае у рамантызаваным, узнёслым, патэтычным ключы перажывання, адразу ж падвяргаеца сур'ёзnamу недаверу, калі ўважліва сачыць за логікай яго разваг. Вось што гаворыць ён каханай пры сустрэчы: «Я не сумаваў па табе, я не ўздыхаў і не плакаў...»<sup>57</sup>

Дазволім сабе напачатку уявіць, што герой не хоча выказаць сваю ўсхваляванасць, хаваючыся за суровасцю мужчынскага харектару. Але і надалей нас працягваюць здзіўляць прызнанні былога камісара: «І нарэшце я цябе знайшоў»<sup>58</sup>. І тут жа герой даводзіць, як гэта здарылася:

<sup>54</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С 309.

<sup>55</sup> Там жа. — С. 320.

<sup>56</sup> Там жа. — С. 395.

<sup>57</sup> Там жа.

<sup>58</sup> Там жа. — С. 397.

«Я выпадкова пачуў, што ты тут і пайшоў да цябе, поўны смутнай трывогі і радасці»<sup>59</sup>. Неадпаведнасць пачуцця і логікі думкі ў адносінах да герайні сінхранізуеца і да паўняеца амбівалентнасцю персанажа ў сучасным мірным жыцці. Няздольнасць знайсці ў ім сваё месца, сапраўднае прызначэнне, робіць героя дзікаவатым, незразумелым.

Незадаволенасць існым, незнаходжанне духоўных сіл, каб учапіцца за стваральную функцыю жыцця, робяць такога чалавека вечным носьбітам сіл разбурэння, фігурай дэманічнай. Такая асона любіць маскіравацца за паняццямі актыўнасці пазіцыі, высакароднасцю ідэалаў, прыхоўваючы гэтым сваю аснову — звышпасіянарнасць, у якой распыляюцца самыя душэўна тонкія і інтывітныя пачуцці.

Вось пра што гаворыць жанчыне чалавек, які сем год не бачыў яе і так «імкнуўся» знайсці: «Я гляджу на твой твар і з трывогай бачу ў ім нешта новае, нешта цяжкое, гладкае»<sup>60</sup>. І гэта так абурае былога камісара. Аказваеца, яму больш да спадобы той вобраз жанчыны-байца, у якой вочы гарэлі, «як чорны агонь — жывы і пякучы — вочы нянавісці і барацьбы»<sup>61</sup>. Менш падабаюцца «ціхія-пагашчыя вочы» параненай дзяўчыны, дзеля якой жалезны камісар не знайшоў слоў суцяшэння і спагады. Зусім прыводзяць у абурэнне «глухія чорныя вочы дабрабыту»<sup>62</sup>, у якіх ён бачыць толькі задаволенасць жывёлы.

Аўтар малюе нам стэрэатыпны вобраз рэвалюцыянер-максімаліста, для якога мэта — усё, а рух — нішто. Заангажаванасць такіх людзей на ілюзорную, недасягальную мэту рабіла іх разбуральнікамі ўсяго навокал. Наибольш іх негатыўныя бакі праглядаліся ў мірным жыцці, якое трymаецца на разважлівым, спакойным і далікатным падыходзе да кожнага чалавека, без спасылак на складанасць і напружанасць часу. Герой апавядання ператварае сябе ў пасіянарную, сатанінскую сілу барацьбы супраць боскага, стваральнага, творчага прызначэння кож-

<sup>59</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 397.

<sup>60</sup> Там жа. — С. 400.

<sup>61</sup> Там жа.

<sup>62</sup> Там жа.

нага чалавека з яго неад'емным правам на асабістасе шчасце і дабрабыт. Зноў жа твор заканчваецца зваротамі героя, якія аўтар пакідае чытачам для раздуму:

«Не смейся! Я пайду шукаць... Я знайду...»<sup>63</sup>

Тэме дысгармоніі душэўнага стану быной актывісткі рэвалюцыйных падзеяў у пасляваенны час прысвечана апавяданне «Кветка пажоўкляя».

Галоўная герайня, Марына Гарнова, у гады рэвалюцыі працавала ў надзвычайнай камісіі, займаючы важную пасаду. Яна была вядомая ўсім тутэйшым «контрам» як спрытная чэкістка з пільным вокам і сталёвай цвёрдасцю. У мірны час з герайняй нешта здарылася, яна страціла свой запал, энергію. Аўтар паступова скідае таямнічасць з гэтай перамены ў настроі і паводзінах.

У час сходу Гарнова так тлумачыць Булановічу сваю любоў да сходак: «Не, я дык люблю сходкі. Асабліва, калі вялікія, дзе чалавек разбаўляеца ў масе, губляе сябе, забываеца пра сваё асабістасе і жыве, поўніцца гэтым агульным уздымам. Там неяк робішся смелым, адважным, пазбаўленым усялякіх сумненняў, усякай жудасці жыццёвай»<sup>64</sup>. Герайня добра ўсведамляе той механізм, які выклікаў у яе прыліў энергіі: гэта магчымасць схавацца і апраўдацца калектывнай думкай, якая дазваляла пазбавіцца сумненняў, адказнасці за свае ўчынкі. У паслярэвалюцыйны перыяд псіхалогія калектывізму, а разам з ёй і кругавой парукі паслабляеца. Гарнова адчувае змену жыцця, таму з яе вуснаў сыходзіць признанне: «Цяпер не тое, цяпер неяк шэрае ўсё. Нудна часам»<sup>65</sup>. Нуда пануе ў душы быной чэкісткі, бо з'явіўся час для асэнсавання сваіх дзеянняў, якія раней лічыліся самымі правільнымі і справядлівымы, якія гучалі як прыгавор народа ці рэвалюцыі, што ўяўлялася святым.

Толькі з цягам часу тое, што здавалася бездакорным, пры больш засяроджаным разважанні над яго вартасцю, не прыносіць спакой і суцяшэнне душы герайні.

Што ж прычыняе боль Гарновай, размякчае сталёвасць натуры? Бяспрэчна, перш за ўсё гэта ўспамін пра смерць

<sup>63</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 401.

<sup>64</sup> Там жа. — С. 323.

<sup>65</sup> Там жа. — С. 342.

брата. Да рэвалюцыі Марына была дачкой памешчыка, але рана зрабілася рэвалюцыянеркай, бо крытычна глядзела на жыццё. У час рэвалюцыі нечакана да яе прыйшоў брат. Ён быў выкрыты як контррэвалюцыянер і праз некаторы час павінен быў трапіць у рукі НК. Брат прасіў, каб яна выратавала яго, дапамагла ўцячы за мяжу, кляўся, што больш не будзе весці контррэвалюцыйную працу.

Гарнова ў той час не лічыла «нікога такімі ворагамі, як сваю радню...»<sup>66</sup> Брата расстралялі. Яна сама падпісала смяротны прыгавор. Бацька пракляў яе за гэта. Чэкістка ж пачуццё прыкрасці «хутка затушыла, затапіўши яго ў моры напружанай ліхаманкавай працы. Але след застаўся»<sup>67</sup>.

Старажытная гісторыя донесла да нас факты іншых грамадзянскіх смут. У адной з бітваў грамадзянскай вайны супраць Цыны нейкі воін Пампей забіў свайго брата, не пазнаўши яго сярод ворагаў, брат быў па іншы бок барыкад. Воін гэты тут жа ад сорamu і адчаю закалоў сябе, такі быў узвышаны духоўны стан грамадства. А праз некаторы час у новай рымскай грамадзянскай вайне, другі салдат, забіўши брата, патрабаваў ад сваіх начальнікаў узнагароды за гэта. Такі час, такія норавы. Самазабойства герайні пацвярджае, што ў ёй захаваўся той духоўны стрыжань, які не дазваляе падмяніць разуменне сумленнага, чэснага ўчынку перавагай амаралізму, карысці, жорсткасці, бяздумнасці, у якім бы выглядзе яны ні выступалі. Смерць Гарновай выявіла не толькі пошуки выйсця з маральна-сэнсавага канфлікту, але і прынцыповую аўтарскую пазіцыю. Пісьменнік не адступіўся ад рэальнасці проблемы ў яе пісіхалагічнай складанасці. Гарнова адносілася да тых людзей, якія з дзяцінства былі надзелены крытычным, аналітычным позіркам на грамадскія з'явы. Яна заўважала страшную праўду рэальнага жыцця, яго вялікую несправядлівасць. І таму з лёгкасцю ўсвядоміла практычную непазбежнасць і маральную апраўданасць сацыяльных змен. У гэтым і трагедыя герайні.

<sup>66</sup> Зарэцкі М. Зб. тв.: У 4 т. — Т. 1. — С. 345.

<sup>67</sup> Там жа.